

У НАРКАМГАСЕ АРУДУЮЦЬ ВОРАГІ

Влікія срэды на комунальнае і жыллёвае будаўніцтва, на мерапрыемствы па палітычным выхаванні і абслугоўванню працоўных вылучае наш урад. Комунальнае гаспадарка пры гэтых срэдах, калі б яны правільна скарыстоўваліся, магла мець Ураці. Але ў БССР яна да гэтага часу знаходзіцца ў запусчаным становішчы.

У чым прычына? Яна ляжыць у той школьнай рабоце, якая ў комунальнай гаспадарцы прыняла шырокія размеры.

Асаблівай увагай падляе банда школьнай карыстальніка жыллёвага гаспадарка. Разбураючы стары жыллёвы фонд і затрымліваючы будаўніцтва новых жыллёвых дамоў, гэты банда стварала влікі жыллёвы недахват.

У першым палгоддзі 1937 года наркамату было алушчана на комунальна-жыллёвае будаўніцтва 9.880 тыс. рублёў, а скарэставана менш пазовы, калі 4 млн. рублёў. 72-кватэрны дом і 10 стандартных дамоў у Мінску, тры 8-кватэрныя дамы ў Гомелі, 24-кватэрны дом у Рэчыцы, 12-кватэрныя дамы ў Слуцку і Мозыры, прапаны ў Ступку і Магілёве не скончаны будаўніцтвам, хатня тэрмін работ ужо праішоў.

Да гэтага часу не прыступілі да будаўніцтва электрастанцый у Заслаўі, Лельці і Вельску, па плану гэтыя павінны быць у гэтым годзе скончаны.

У сістэме Наркамгаса беспаракрана арудуець школьнікі. Аднак, тут самыя абуральныя школьніцкія акты старанна ўтойваюць, кваліфікуюць іх як простыя «памылкі» або «недахопы».

У 1936 годзе прыступілі да рэканструкцыі менскага валаправата па праекце інжынера Іосіпа. Але, як потым аказалася, праект яўна школьнікі. Яго ажыццяўленне пачыналі б ворагам нашай радзімы ў лобчы гэтыя школьнікі і іх наркамаде распілілі толькі, як простую «памылку» аўтара праекта.

Ступіцу ДЭС праектавалі тэза аргітані — Белдзяржпраект і Целянпрагмамантаж. Абезьва аргітані ямаля на школьні. Распачата пачалася ўжо зарэка: адбылася асада функцыяналу пад наглядом, паўраўнаважана аварыя і пачалі абсталяванне. Але ў наркамгасе гэта называлі «тэхнічнымі недаходамі» і да аказанні нікога не прыцягвалі.

Менскую цэнтральную электрастанцыю таксама праектавалі па школьніку. У выніку аварыя станцыя можа быць затоплена вадой. Між цэнтральнай размеркавальнай калялекцыяй і канцэнтрай прыведзена толькі адна маставая. Такім чынам, пры малейшай аварыі ўся станцыя выключыцца.

Па школьніку праектавалі і будуюцца лясны. Асабліва увагу школьнікі накіравалі на арыў будаўніцтва лясных і прыгранічных раёнах. У выніку ў Мозыры, напрыклад, будуюць лясны з 1932 г. і да гэтага часу ніяк не пабудуюць. 3-ці год будуюцца лясны ў Мінску.

Школьніцкія акты на электрастанцыях, у менскім трамварку таксама астаюцца без рэагавання наркамгаса. Прычыны гэтага ступіць ясным, калі больш сур'ёзна прыгледзецца да людзей, якія ўзначальваюць наркамат, да палітычнага твару яго кіраўнікоў.

Васерман — стаўленік Галадзе. У мінулым — будавальнік і аналіст. У гэты грамадзянскай вайны сваю «бавяну» жывіць ён галоўным чынам праводзіць у акалох. У 1923 годзе, маючы партблет у кішні, Васерман арганізуе... забастоўку арміі будаўнікоў супраць савецкай улады. Уся бітварыя і практыка Васермана паказвае, што ён па сутнасці захаваў у сабе ўсё рысы характара, уласцівыя людзям, якія былі ў неабароненых арганізацыях.

Прабраўшыся ў наркамат, Васерман імкнецца выжываць камуністаў і камсамольцаў з апарата наркамгаса, лабіравае людзей, яўна воражых савецкай уладзе, выгнаў з іншых устаноў за антысавецкую работу, выключыў з партыі за палітычныя праступкі.

Першым наместнікам Васермана быў Амбражунас, праішоўшы «школу» Галадзе і зараз выкрыты, як вораг народу.

Сваім другім наместнікам Васерман узяў Паронка, таксама праішоўшага з «школы» Галадзе (арбтр Соўнаркома), у мінулым актыўнага ўдзельніка контррэвалюцыйнай аэраўскай арганізацыі. Паронка па нейкіх неразумных прычынах не служыў у Чырвонай Арміі і ўхіліўся ад партыйнай мобілізацыі на фронт у часе грамадзянскай вайны. За ўвесь час свайго прабывання ў нашай партыі Паронка «не спраўляўся» ні з адной работай, якая яму даручалася. У Белкапсамізе Паронка «пералаверыў» усю работу свайму наместніку Варбе, з якім быў у пэснай дружбе. Варба аказаўся шпіёнам, прысланым атай замежнай дзяржавы са спецыяльнымі шпіёнскімі заданнямі. Паронка разам з гэтым заклітым ворагам народу правальваў справу забеспячэння працоўных прамітатамі першай неабходнасці.

Кіраўніком Жыльзекіраўніцтва наркамгаса Васерман паставіў выключанага з партыі старога штраб-капітана Збыжжа, які ў часе нямецкай акупацыі трапіў у палон, але «лабрадушнікі» акупантамі быў нейкім чынам алушчаны на Каўказ. Збыжжа да гэтага прапавяў інжынерам па плавіроўцы гароду і правальваў справу. Аднак, гэта не перашкодыла Васерману вылучыць яго начальнікам кіраўніцтва. Характэрна, што гэты самы Збыжжа да моманту выкрыцця адрэалізаваў раздзім агентаў замежнай контрразведкі — Убаровіча і Эйманяна, пахваліўся, што асабіста знаёмы з імі.

Начальнікам энергакіраўніцтва да апошняга часу быў нейкі Деніс, запрошаны на работу асабіста Амбражунасам. Пад кіраўніцтвам Деніса зрываўся план будаўніцтва электрастанцый, беспаракрана адбыліся школьніцкія акты. Буліч партаргам у Энергаінтэгрэту, Деніс пакрываў актыўную трапкіцу Аўян. Деніс быў паставіў «тэорыі» аб нерэальнасці пана электрыфікацыі.

Па неразумных прычынах кантраляваў Белдзяржпраект, дзе школьнікі злілі сабе мошнае гняздо, Васерман вылучыў чалавека, не маючага ніякай тэхнічнай адукацыі.

Начальнікам аддзела капітальнага будаўніцтва Васерман прыняў свайго прыяцеля Кілюскага, які штаміце школьніцкія праекты і каштарысы, «не аўважае» падрыўной работы ворагаў.

3 Наркаммістпраму выгналі за антысавецкія выступленні нейкага Іноўскага, а Васерман ахвотна яго прыняў агалячым бюро навукова-тэхнічнай кансультацыі.

3 Волаканатраста звылілі двойчы выключанага з партыі антысавецкага настроенага інжынера Зярко, але Васерман і яму прапаставіў работу на аказанні аб'екце (Свіслачбух) у якасці інжынера.

Вылы галоўны інжынер энергакіраўніцтва Дутлаў, выключаны з работ і яго сын жандара, ямаля направаўшым разам з Денісам на падрыўной работы па электрыфікацыі БССР, пасля Васерманам галоўным інжынерам менскай сесі і плавстаншай.

Ші не абавязваюць справы наркамгаса і таюе аргупаванне людзей, па меншай меры неправераных, болей уважліва праглядзецца да Наркамгаса і асабіста Васермана?

Р. Додзін.

Пазыка ўмацавання абароны Саюза ССР ПА БССР РЭАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 98.884 тыс. руб.

Па даных Кіраўніцтва ашчадкаў БССР на 26 ліпеня 1937 г. па рэспубліцы рэалізавана пазыка ўмацавання абароны Саюза ССР на 98.884 тысячы рублёў. Па раду раёнаў пазыка перавысіла ўжо суму пазыкі на пазыку ў мінулым годзе. У цэлым па рэспубліцы па групе рабочых і служачых пазыкі на новую пазыку перавысіла пазыку на пазыку другой пільгодкі (выпуску чацвертага года) на 26 ліпеня 1936 г. на 2.236 тысячы рублёў.

ХРОНІКА ПАЗЫКІ

МІНСК

Прапоўныя сталіцы БССР і Менскага раёна дэманструюць свае пачуці гарачага савецкага патрыятызма пазыкі на пазыку ўмацавання абароны Саюза ССР. На 26 ліпеня мінулага года пазыка другой пільгодкі (выпуску чацвертага года) была рэалізавана на 15.631 тысячы рублёў, а на 26 ліпеня бягучага года сума пазыкі на новую пазыку дасягнула ўжо 16.265 тысяч рублёў. Такім чынам мінулагодняя пазыка перавысіла на 634 тысячы рублёў.

МАГІЛЁў

На 26 ліпеня сума рэалізаваных пазыкі ўмацавання абароны Саюза ССР па гораду Магілёў і раёну склаў 108,7 проц. да пазыкі на пазыку другой пільгодкі (выпуску чацвертага года). Пазыка прадаўжаецца.

СМІЛАВІЧЫ

Пазыка ў Смiлавiцкiм раёне на 26 ліпеня перавысіла на 45 тысяч рублёў пазыку на пазыку мінулага года.

ГОМЕЛЬ

Прапоўныя Гомельшчыны з вельмі высокай энтузіязмам пазыкі на новую пазыку. На 26 ліпеня пазыка па гораду і раёну дасягнула 9.625 тысяч рублёў, што перавысіла мінулагоднюю пазыку на гэты час на 438 тысяч рублёў.

ОРША

Пазыка ўмацавання абароны Саюза ССР размяшчана па Аршанскаму раёну на 26 ліпеня на 4.586 тысяч рублёў з перавышэннем пазыкі на мінулы пазыку на гэты дзень на 144 тысячы рублёў.

МОЗЫР

У Мозырскай раёне сума пазыкі на новую пазыку дасягнула да 26 ліпеня 1.920 тысяч рублёў, перавысіўшы пазыку на мінулы пазыку на 107,9 проц.


БАБРУЙСК

У Бабруйскай раёне сума пазыкі на пазыку на 26 ліпеня дасягнула 4.085 тысяч рублёў, перавысіўшы на 37 тысяч рублёў пазыку 1936 года.

НАСУСТРАЧ МІЖНАРОДНАМУ АНТЫВАЕННАМУ ДНЮ

Менскі Дом Чырвонай Арміі імя Варашылава наладжвае два масавыя вечары, прысвечаныя антываеннаму дню. У праграме вечароў — гутаркі аб Міжнародным антываенным дні, аб іттыгах фашысцкіх нападальшчыкаў вайны на Захадзе і ўхоладзе, аб грамадзянскай вайне ў Іспаніі і т. д. Будуюць таксама арганізаваны масавыя кіносеансы.

27, 28 і 29 ліпеня менскі Дом Чырвонай Арміі імя Варашылава праводзіць гарызонтыя страляўныя спаборніцтвы жанчак каманднага і начальніцкага саставу, прысвечаныя Міжнароднаму антываеннаму дню.



Дом адпачынку «Ждановічы» НА ЗДЫМКУ: адзін з лепшых карпусоў, адведзены, згодна паставы ВЦСПС, пад дом адпачынку цяжарных жанчак. Фото П. Шышко (БСФ).

У спаборніцтвах прымяоць узялі 18 каманд з 100 жанчак-сталкоў. Стральбы будуюць праводзіцца з дробнакаліберных вінтовак на дыстанцыі ў 50 метраў. Пэраможы спаборніцтва атрымаюць каштоўныя падарункі.

У адзнаку Міжнароднага антываеннага дня — 1 жніўня—басейнавы камітэт Дзясраўскага параходства і Беларускай прыватнай вавенізацыі шпіёнчыны паход на маршрут Гомель—Юзеф, працягласцю 114 кілометраў. У паходзе прымуць узяты каманды, з іх адна жаночая.

ЗА ШЫЛЬДАЙ СЯМЕЙНАСЦІ

Дырэктарам Крычаўскага пелучылішча фармальна лічыцца член партыі Шумілаў. Але ўсё работу ён пералаверыў сваёму наместніку па вучэбнай часці Шлегу. Сам Шумілаў у вучэбнай часці бавяе рэдка, больш частку навуковага года ён знаходзіцца ў невялікіх камуніфікацыйных або на будаўніцтве пелучылішча, якое, ча-рэчы, за 5 месцаў яшчэ не распача-ла. Словам, усёй работай кіруе Шлег. Але што гэта за кіраўніцтва, відаць з наступных фактаў.

Як загадчык вучэбнай часці, Шлег амаль штодзень на працягу года змяняў расклад, змяняючы і павялічваючы тыднёвую нагрузку выкладчыкаў, уводзіў падганіну ў вучэбныя планы. Каб зра-дзіць праверку выканання планаў і праграм, а таксама ўлік гадзін, класныя журналы за большую частку гэтага года знішчаны, а ў новых журналах устано-ўлен такі ўлік гадзін, які не дае магчымасці кантраляваць выкананне праграмы.

Шлег згрупаваў вакол сабе пелучылішча свайх падхалімаў. Стэльмаховіч — ладка памешчыка, жонка буйнага парскага чыноўніка, дзякуючы клопатам Шлега, мае наўрузку больш 10 гадзін у суткі. Яе сын — аграры, які не мае ні пэдагагічнай адукацыі, ні практыкі, таксама прытулен Шлегам. Выкладчыцкі матэрыялі супраці Каравічы ўжак дагаджаюць Шумілаў і Шлегу. На кожным кроку імкнучы кампрамаваць тых, хто не хоча мірна з такім становішчам.

За спробу крытыкаваць дырэкцыю ў насагнагазе за безгаспадарчасць, абавяз-ліччу і разгільдзіства Шлег увесь час пагражаў рэдактару насагнагазеты Якубен-ку, і аднойч сам, без ведама рэдактара, сарваў змешчаную карыкатуру. Шумілаў

і ў гэтым факце самага грубага заіску крытыкі пацярпелівае Шлега.

Пядаўна на мясціне разгаладалася справа наставніка Кажавава, які з'яўляўся пільным на заняткі. Высветлілася, што Шлег забяспечваў Кажавава спіртаем з хіміка-нэта і потым утрых, разам з Шумілаўым, п'янетваў. Шумілаў ад Кажавава атры-маў у якасці ўзяткі сем пудоў бульбы і за гэта пакрываў пільну Кажавава.

Другі час Шумілаў быў звязан з вы-крытым трактатам Халіноўскім, і гэта звяз не магта не адбіцца на палейных наведзенах Шумілава. Нават на студэнц-скіх слоўзе, калі студэнты віталі пра-воў савецкага суда над трактатам ахвот-цем, Шумілаў выказаў сумненне ў пра-віднасці гэтага выкрыцця шпіёнаў і ба-дэптаў. Убачыўшы адукацыйнае асуджэнне свайго выкрыцця з боку школа, Шумі-лаў пацаў апраўдвацца, што, моў, яго не так зраўмаў.

У пелучылішчы штомесяц змяняюць спісак стыпендыятаў з той мэтай, каб сту-дэнты заўсёды бавілі дырэктры. Калі ад-нойчы студэнт 2 курсу Петрачэнка скла-заў Шумілаў, што не можа вучыцца без стыпендыі, дык той проста адказаў: «Ну ідзі паверсе».

Не вынаговым адэтуталь праўдленні пе-датаровых настроў сярэд студэнтаў і ча-сам контррэвалюцыйных вылазкаў. Шумілаў і Шлег з кампаніяй «свай-лоўцы» усёй сваёй практыкай развалі-ваюць работу пелучылішча і давалі яго да самага дрэннага становішча.

І варта давіцца, што ні Крычаўскі рай-ком партыі, ні Наркамсветы БССР да-дэтуль не звярнулі ўвагі на гэтыя за-чыстствы.

К. К.

„ПАД ФАЛЬШЫВА-НАЦЫЯНАЛЬНЫМ СЦЯГАМ“

Пах такой назвай «Звяздзе» ад 14 чэрвеня г.г. быў змешчан матэрыял аб воражэй дзейнасці ў Дзяржаўным сцэры-скім тэатры БССР М. Ф. Рафальскага, які з'яўляўся яго мастацкім кіраўніком.

У «Звяздзе» ад 8 ліпеня г.г., у ар-тыкуле пад назвай «Яшчэ раз аб Ра-фальскім», рэзакцыя была зэрнута ўва-га па партарганізацыі тэатра на пелучы-лішчаў маруднасць у вырашэнні па-танія аб Рафальскім як аб члене партыі.

21 ліпеня партарганізацыя тэатра аб-мяркоўвала справу Рафальскага. Ніжэй публікуем раённыя на гэтую пільганню.

«Агульны схода партарганізацыі Дзяр-жаўнага дзяржаўнага тэатра БССР, аб-меркаваўшы матэрыялы аб члену партыі Ра-фальскім М. Ф., устанавіў наступнае:

1. М. Ф. Рафальскі праводзіў на пра-цягу ўсёй сваёй дзейнасці ў Дзяржаў-скім тэатры паслядоўна буржуазна-нацыя-налістычную і фармалістычную лінію, пра-цягваючы на сцену тэатра традыцыяна-бу-харысцкую, буржуазна-нацыяналістычную кантрабану («На пакаляныя ланцугу», «Лекіт», «Бараньба машыны», «Глухі», «Бойтэ», «Вораг», «Жыльчы» і інш.), а з сцэнак «Інтэрвенцыя» выключыў дзея сьпаны, якія характарызаў ролю партыі ў барацьбе з ітэрвентамі.

2. Рафальскі ва ўсёй палітычнай і мастацкай дзейнасці пацярпеліва пелучы сувязь з ворагамі народу Дунно, Валд-рэўскім, Брашштэйнам і інш., ажыцця-ляючы ў сваёй рабоце іх палітычныя ўстаўкі.

3. Рафальскі культываваў традыцыяна-азербаліцкі адукацыя да людзей—гру-паўшчыну, сямейнасць, пахаліства, па-каўбаванне работнікаў аднаго на адна-го, заіск крытыкі і самарыткі.

4. На партыйным слоўзе, які абмяр-каваў актывітарыйна і антысавецкія дзеянні Рафальскага, ён не разобіраўся і не прызнаў сваёй найбольшай віны пе-рад партыяй і дыктатурай пролетарыята.

Агульны схода паставіў М. Ф. Ра-фальскага—члена КП(б)Б з 1932 года, на сацыяльнаму паходжанню служачага — а радоў партыі выключыць.

5. Партыйная арганізацыя тэатра не ўскрывае да апошняга часу ўсю паліты-чна-школьную дзейнасць Рафальскага, а нааварот, была па вадаў ў яго, не гле-дзячы на сігналы «Звязды» і на прамяя ўказаўні ЦК КП(б)Б.

Партыйная арганізацыя не займалася палітыка-выхаваўчай работай у калек-тыве, садзейнічала заіску крытыкі і са-макрытыкі, замававаючы такім чынам вя-лікія палітычныя зрывы ва ўсёй рабоце тэатра.

6. У сувязі з тым, што члены партыі Мойн (былы партрор), Кагал (сучасны партрор) і Файнштэйн, прапуючы на пра-цягу раду год у тэатры, не садзейнічалі па-большейку зыркчы ўсю школьную палітычную дзейнасць Рафальскага,—аб-меркаваць на чарговым партыйным слоўзе пільганне аб іх партыйнай адказнасці.

7. Калектыв Дзяржаўнага тэатра БССР пад кіраўніцтвам КП(б)Б перабудзе сваю ідэяна-творчую работу на аснове мэтаду сацыялістычнага рэалі-зма.

Пэрачаровай задачай партарганізацыі тэатра з'яўляецца:

а) канчаткова ліквідаваць вынікі ан-тысавецкай дзейнасці Рафальскага, тра-міць і выкаргоўваць яго прысешнікаў, распускаячых правакацыйныя чуткі аб ліквідацыі тэатра;

б) мобілізацыя калектыва тэатра на стварэнне зыскаматэрыялі спецыяльна-адукацыйных героіку нашай вялікай сацыялістычнай краіны; паказваць у жы-вых рэалістычных вобразах лепшыя ўа-ры рускай, дзяржаўскай і сусветнай класі-кі пераўраўнаўшчы тэатр у магучыню зброю сацыялістычнага выхавання ў ду-ху вучыня Леніна—Сталіна, найшырай-шых нароўных мас.

КАРЭННЫЯ ПЫТАННІ БЕЛАРУСКАЙ КІНЕМАТАГРАФІІ

Не гледзячы на баспрэчныя поспехі, беларуская савецкая кінематаграфія ўсё-ж астае ад нязмерна ўрашчальных палітычных і культурных запасаў савецкага гаспадарства.

Ворагі народу, якія арудавалі на фронце беларускага савецкага мастацтва, пры-неслі значную шкоду кінематаграфіі. 3 40 з лішнім мастацкіх карцін, пастав-леных Белдзяржкіно за час яго існаван-ня, толькі тры ў некагорт ступені можна аднесці да ліку ўдальных карцін, якія правільна паказваюць мінулае або сучаснае БССР. Тут маюцца на ўвазе «Да заўтра» Ю. Тарчана, «Першы фавор» і «Шукальнікі шчасця» В. Корша.

Ц.О. нашай партыі «Правада» ў мі-нулым годзе зусім правільна адзначала, што імя «беларускай» кінематаграфіі БССР не апраўдала на практычнай рабо-це. Пад шыльдай «беларускай» іспавяла кіноуступа, якая мала чым адрознівалася на тэматыцы сваіх карцін ад іншых кі-ноуступі Савецкага Саюза. Інакш кажучы, беларуская кінематаграфія не апа-здадала свайму асабнаму прызначэнню: яна не адлюстроўвала ў сваіх карцінах гераічнага мінулага і сучаснага белару-скага народу.

Калі-ж аглядзець ставіць карціны, маючы якія-небудзь адносіны да Белару-сі, то тут былі характэрны будаў-скія і пейзажныя сцэнажы. Давоі ўспоміных неспраў, будаўскаю карціну «Піш Декерт». Яе ладальні карціны з бо-лей захаванай прапагандай будызма, як «Зароўт Нейтана Белера», «Поўнацелы» і інш., а таксама кулкая актыва-цыйная карціна «Зямля наперадзе» («Ін-жынер Тоб») і інш. Гэта было не выпад-кова. Тут паслядоўна прапаставілася лінія будаўскай прапаганда, якую нятляў б. дырэктар тэатра Галкін які быў у міну-лым у Бузіне і ў нацыянальна-фашысц-кім «Серпе». Адначасова Галкін уварта насадаў у Белдзяржкіно і выкладчы-каў шавінізм, які прычыне вельмі можа шкоды беларускай кінематаграфіі. Вліка-дзяржаўны шавінізм асабіста вагчы быў

ў справе падрыхтоўкі напывальных кар-раў. Усе гэтыя раённыя грубышым чы-нам ігнараваліся. Замест рашучай лікві-дацыі абуральных, неўпых месца на пра-цягу доўгіх год, агітдасей, Белдзяржкіно ліквідавала бюракратычна кіравала сту-дзіі і сабавала падрыхтоўку напыва-льных карраў.

Выворачыць у кіноуступі была пра-стаўлена самацель, без усядка кантролю і кіраўніцтва.

Для карціны «Балтышчы» быў знят эпі-зад з заталеннем карабля, на што затра-чана 612 тыс. рублёў. Пасля аказалася, што гэты эпізад можна было зельні за-чыць татей На-жал, гэта—не адзіны вы-падэк. Перазымыліся на карціне «Сала-вья» таксама капітальна больш поўмь-ліва. Перавыдатак за 1936 год па вытвот-часці карцін раўнаўся 2 млн. 307 тыс. руб. 3 гэтай сумы 354 тыс. руб. было бязмятна атрачана толькі на апы сла-нарны, якія аказаліся ідэалагічнымі і ма-стацкім бракам. Пасля гэтага таксама не-гэта быў адзіны «капек», на якім сата-ліся доўгі гадзі. Некалькі раз падыма-лася пільганне аб пабудове кіноуступі ў Мінску, але не было ніякага практычнага вырашэння яго. Тут у аснове было апар-туістычнае нязрэ ў тое, што ў Мінску можа прапаставіць кіноуступі. Траба ска-заць, што зрываў пабудову кінофабрыкі ў Мінску ў першую чаргу былі старшыня СНК БССР Галадзе.

На тэхнічную рэканструкцыю вышэй-нальных кіноуступі саюзны ўрад з ко-жым годам асцігоўваў буйныя сумы, а Галадзе штогод паліваў на капітальнае абсталяванне беларускай кіноуступі мэр-цыя, сьмехтворныя падычкі.

Тэхнічная база беларускай кіноуступі год ад году зрахлада, зношвалася і дэ-дэна за катастрафічнага становішча. За-раз яна не забяспечвае выканання пла-навых заданьняў партыі і ўрада.

У рэзультат—пачаце ашчэ ў 1931 годзе і адноўленае ў 1935 годзе будаў-ніцтва фабрыкі зараз фактычна спынен-на.

Не гледзячы на неапазаваныя раённы ЦК партыі ад неабаронені карына па-дэпшыць работу Белдзяржкіно, асабіста

Д. КОНИК.

графіі ў юбілейны 1937 годзе.

Сур'ёзнай труднасцю ў рабоце кі-ноуступі сьвіна з'яўляцца дрэннае ста-новішча тэхнічнай базы, якая, траба пра-ма сказаць, не адпавядае аб'ёму вытвот-часці. За раз неабходна прыняць некалькі-х меры па асапашчэнню ступі ў адпа-веднасці з плававымі заданнямі яе ра-боты.

Адначасова траба п

НА ФРАНТАХ У ІСПАЊІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Згодна паведамленню іспанскага міністэрства абароны, аэрыянаваму 25 ліпеня вечарам, у раёне вёскі Брунетэ (на захадным узбярэжжы цэнтральнага фронту) абваліліся лётныя баі. Паўднёвыя авіяцыйны і артылерыйскія мяжэжнікі пасля ўвартання бою занялі Брунетэ. Рэспубліканцы ўмацаваліся на новых пазіцыях.

На словах карэспандэнта агенства Эспаль, мяжэжнікі працягнулі адначасова дзве атакі на пазіцыі рэспубліканцаў: адну з поўдня, другую — з паўднёвага ўсходу. Наступленне мяжэжнікаў было паўднёвым масіраваным ударам авіяцыі, сцягнутай вялікую колькасць бомб на пазіцыі рэспубліканцаў. Калі-ж авіяцыя мяжэжнікаў вымушана была ўдзіліцца, праследуючы рэспубліканскіх самалётаў, у бой уступіла артылерыя мяжэжнікаў, якая складалася гадоўным чынам з гармат германскай вытворчасці калібром 155 мм. На пазіцыях рэспубліканцаў звыш 10 тысяч снарадаў. Як заяўляе карэспандэнт агенства Эспаль, Брунетэ больш не існуе, дымацца толькі груды развалін.

У паведамленні міністэрства абароны ўказваецца, што рэспубліканцы ўтрымалі пазіцыі, не глядзячы на моцную бомбардзіроўку мяжэжнікаў. Дзеючы ў гэтым раёне войскі ўступілі ў сувязь з часцямі, якія знаходзіліся ў іншых частках фронту. Усе пазіцыі мяжэжнікаў былі заняты рэспубліканцамі. Праціўнікі пачынулі на поўдні бою 30 трупам.

аказваюць мяжэжнікам германскае супрацьдзеянне. Мясніжнікі скампанавалі ў раёне на поўнач ад Брунетэ значныя сілы і вялікую колькасць ваеннага снараджэння. У раёне паміж Толедэ і Талаверы адбылася інтэнсіўная ружэйная і кулямёрная перастрэлка. У вёсках Талаверы рэспубліканскія пазіцыі паддалі моцнай бомбардзіроўцы авіяцыі праціўніка.

АРАГОНСКІ ФРОНТ

У паведамленні іспанскага міністэрства абароны ад 25 ліпеня гаворыцца, што рэспубліканская артылерыя размяшчалася каля ракі Эбро, абстрэльвала мяжэжнікаў, якія знаходзіліся ў замку Вільяфранка і прымушала іх прыпыніць фартыфікацыйныя работы.


У раёне Торуэля мяжэжнікі ўмацавалі свае атакі. У аперашнях прымае ўдзел 20 фашысцкіх самалётаў. Рэспубліканскія войскі захаваў свае пазіцыі амаль на ўсім раёне. 25 ліпеня рэспубліканцы змянілі ў гэтым раёне сваю лінію фронту і ўмацаваліся на больш трывалых пазіцыях.

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Рэспубліканская артылерыя ў раёне м.са Майор (каля Сантаняна) правага бамбардзіроўку крайсера мяжэжнікаў «Валеарос», які зрабіў адказныя стралы, не прычыніўшы аніяк ніякіх разбурэнняў.

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

На андалузскім фронце ў сектары Пасабланка рэспубліканскія войскі энергічна адбілі атакі мяжэжнікаў. Усе пазіцыі мяжэжнікаў былі заняты рэспубліканцамі. Праціўнікі пачынулі на поўдні бою 30 трупам.



Матацыклісты рэспубліканскіх войск Іспаніі.

НА ПАСЯДЖЭННІ ПАДКАМІСІІ ЛОНДАНСКАГА КАМІТЭТА

ЛОНДАН, 27 ліпеня. (БЕЛТА). Пасяджанне падкамісіі лонданскага Камітэта па рэагаванні адбылося ўчора заўважна ад прадурных тэндэнцыяў брытанскіх ўрадаў апыталіся, якія пакрывае ўсе вядомыя моманты прапагандага ім 14 ліпеня пазіцыі, і прасіць пільна пазіцыю зацвердзіць гэты апытальнік з мэтай рассяці яго ўсім 27 урадам, прадастаўленым у камітэце. Апошнія пазіцыі ў пісьмовай форме прадставіць у камітэце свае адказы на ўсе пункты апытальніка.

Неадкладна пасля Пінхута слова ўзды прадстаўніц Італіі Гранзі, які заявіў, што Італія гатовая «абмяркоўваць» пытанне аб адказе «добраахвотнікам» у адпаведнасці з пажаданнямі брытанскага пана. Аднак, Гранзі прызваў брытанскіх апытальнік неадважна і замест яго прапанаваў свой уласны апытальнік, сфармуляваны такім чынам, што адказы пераважнай большасці членаў Камітэта павінны былі-б прынятыя прызнаць, за Францыя права выношчыць і выказаць свае абавязальнасць па вываду «добраахвотнікаў» Італіі і Германіі.

Прадстаўніц Германіі Рыбентрот і дэлегат Партугаліі Монтейра напісаліся падтрымаць Гранзі, а прадстаўніц Францыі Корбан у вэзкім тоне адказаў італьянскаму дэлегату, заявіўшы, што няма ніякай патрэбы змяняць брытанскі апытальнік якім-небудзь іншым.

Прадстаўніц СССР тав. Майскі сціснуў, перш за ўсё, на заяве Гранзі аб гаўтоўнасці італьянскага ўрада «абмяркоўваць» пытанне аб «добраахвотніках». Гэта дэкларацыя, сказаў тав. Майскі, роўна нічога не азначае. Пытанне аб вывадзе «добраахвотнікаў» абмяркоўваецца ў камітэце ўжо п'яць месяцаў, а накульнічы ні адзін «добраахвотнік» не пакінуў Іспанію. Наагул, італьянскія і германскія войскі прадаўжаюць прыбыццё да Франко. Гаворка зараз ідзе не пра «аб-

мераванне» пытанне аб «добраахвотніках», а пра фактычную эвакуацыю ўсіх італьянцаў, якія прымаюць удзел у іспанскай вайне. У камітэце італьянскі ўрад гэтага «абмяркоўваць» эвакуацыю «добраахвотнікаў», ён мабільна нават дазваляе сабе росхваліцца дазваляць і Лондану з іншымі дзяржавамі аб неабходнасці прыступіць да такой эвакуацыі, а затым на сцене з'явіўся генерал Франко і заявіў: «Вельмі шкаду, але я не магу адпусціць маіх «добраахвотнікаў». І на гэтым усё будзе скончана.

Пераходзічы далей да пытання аб прадстаўленні Франко праў вольнай старані, тав. Майскі заявіў, што такі крок не толькі супярэчыў-бы ўсім асновам міжнароднага права, але зусім выхадзіў-бы за межы камітэцкай камітэта. «Сараўды, — заявіў тав. Майскі, — прадстаўленне праў вольнай старані генералу Франко азначае-б аднабаковае змяненне ў карысць мяжэжнікаў той базы, на якой пабудавана само пагадненне аб неўважлівасці. Іншымі словамі, такі акт з'явіў-б актам ігноравання ў карысць Франко са старані камітэта. Аб гэтым, вядома, не можа быць і гутаркі».

Рыбентрот і Гранзі выступілі з прамовамі, накіраванымі супроць выступлення тав. Майскага, і катэгорычна заявілі, што прадстаўленне Франко праў вольнай старані павінна разглядацца як краўдзольны камей усяго брытанскага пана.

Пасля спрэчак было вырашана знаць у архіў брытанскую і італьянскую анкетны і паслань 27 урадам арыгінал брытанскага пана ад 14 ліпеня з просьбай не пазней поўдня 29 ліпеня прыслаць сваю думку па ўсім яго пунктах. 30 ліпеня будзе сціснана новае пагадненне падкамісіі для дакладу аб атрыманых адказах.

(БЕЛТА).

ДЗЕЯННІ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АВІАЦЫІ

Іспанскае міністэрства абароны апублікавала ўчора вечарам аператыўную зводку аб дзеяннях авіяцыі за 25 ліпеня.

На цэнтральным фронце ў 7 г. 30 мін. раённы рэспубліканская авіяцыя бамбардзіроўка скандалены войск мяжэжнікаў па раўнях ад Брунетэ, а таксама на паўночны захад ад Вільясіса дэль Озон і па поўдзень ад Ла Росас.

У 15 г. 40 мін. рэспубліканскія знішчальнікі ўступілі ў бой са знішчальнікамі мяжэжнікаў. У часе бою рэспубліканцы знішчылі 3 самалёты маркі «Фіат» і два скорыя самалёты мяжэжнікаў. Рэспубліканская авіяцыя страпіла адзін самалёт.

На арагонскім фронце ў 13 гадзін 40 мін. рэспубліканская авіяцыя бамбардзіроўка аскоў мяжэжнікаў, размяшчаных на паўночны захад ад Кауэла, і скандалены мяжэжнікаў ў раёне Торуэля. Бамбардзіроўкі падвергнулі ваенныя аб'екты мяжэжнікаў у Альбарасіне і Гра д'Альбарасі і пазіцыі праціўніка на поўдзень ад Куэвас.

КАНФЕРЭНЦЫЯ АБ'ЯДНАНАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ КАТАЛОЊІ

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 27 ліпеня (БЕЛТА). У Барселоне закрылася канферэнцыя А'яднанай соцыялістычнай партыі Каталоніі. Выступілі ў канферэнцыі генеральны сакратар каталонскай арганізацыі Усезульняга рабочага саюза Хозэ дэль Барыо заявіў, што Усезульняга

дэ-Лос Тарыхос. На поўдзень ад Альбарасіна рэспубліканскія самалёты абстрэльвалі кулямётна авіяцыю мяжэжнікаў. Адначасова былі падвергнуты бамбардзіроўцы калоніі гравявікоў мяжэжнікаў на дарогах каля Альбарасіна.

У 15 гадзін 40 мін. самалёты рэспубліканцаў падвергнулі ўзмоўненай бамбардзіроўцы ваззал Ла Фуанта дэ Сан Эстэбан, а таксама дарогу з Саламанкі.

Карэспандэнт агенства Брытыш юнайтэ прэс паведамляе з Барселона, што ў выніку ўчарашняга налёту самалётаў мяжэжнікаў на Барселону забіта 65 чалавек і ранена 150. (БЕЛТА).

АГРЭ ПРЫБЫЎ У ПАРЫЖ

ПАРЫЖ, 27 ліпеня (БЕЛТА). Як паведамляюць газеты, галава баскская ўрада Агірэ прыбыў у Парыж.

ПРЫБЫЦЦЕ НОВЫХ ТРАНСПАРТАУ ЯПОНСКИХ ВОЙСК

БЭЊІН (6. сталіца Кітаю), 27 ліпеня (БЕЛТА). Учора японскія войскі пачалі зноў прыбыццё ў вялікай колькасці ў Паўночны Кітаю. Да поўдня з Шанхай-гуаня і Тангу прыбыла 5 палкоў з пяхоты, кавалерыі і боепрыпасамі. У Тангу

рабочы саюз Каталоніі надічае зараз 500 тыс. членаў, таты як Нацыянальная канферэнцыя працы Каталоніі налічвае толькі 370 тыс. членаў. Пасля заключнай прамовы генеральнага сакратара партыі Камарэра канферэнцыя аднагалосна прыняла рэзалюцыю па пытанніх вядомых іна.

СВІНІЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО:

Беларускі драматычны тэатр імя М. ГОСПІ

ПРАФЕСАР МАМЛОК
Пачатак у 8 г. веч.

Бэст-сэс гаворы з 12-2 і 5 г. веч.

Гукавы кінатэатр «Чырпона зорка»
МАЛЕНЬКАЯ МАМА

Дзіцячы гукавы кінатэатр
ДАЧКА ПАРТЫЗАНА

Гукавы кінатэатр «Пролетарый»
КРЫЛАТЫ МАЛІЯР

Гукавы кінатэатр «Інтэрнацыянал»
ЖАНІЦА (на Гогаля)

Гукавы кінатэатр «Спартак»
КАМЕРА № 79 (імя вараўны)

ДЗЯРЖЫЦЬК
Піськ Іва Гогаля (гал. 22,725)
Аўдыя-дзюжэ

Клео ДАРОЦІ
8 ле 15 асабістым апаўтам.

7 — МОРЭЦА — 7
васілісцкія аб'яўтэты

Таксама ўдаскільнае ўсё група

Пачатак у 9 гадзін веч.
Кіно з 12-2 і 5 гадзін веч.

РАДЫЁПЕРАДАЧЫ НА 28 ЛІПЕНЯ:

8.30 — «Апошнія паведамленні», 10.30 — перадача для п'яноўра і шкільнікаў, 10.45 — аўдыявіяналі літаратурна перадача, 17.00 — канцэрт, 18.30 — перадача аб выбарчым законе СССР, 19.30 — перадача «Сэр», 20.00 — перадача для і выслушанні, 20.15 — перадача на тэму: «Навука і рэаліта», 20.30 — дакт. пратэст, 21.30 — перадача на дзіржэцкай мове, 22.00 — канцэрт, 23.00 — «Апошнія паведамленні».

Беларускі тэатр оперы і балета
ПАКУПАЕ:

П'ЯНОІН, РАЯЛІ І ІНШ. МУЗЫЧНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ.
для операўна аэрастара.
З прапановамі афартацца па адрасу:
г. Менск, вул. Урцыцага, 13/15, тэл. № 21-834.

Выдавецтва газеты «Звязда»
ПАТРЭБНА МАШЫНІСТКА.
Знаходзіцца Савецкая, 63, П паверт.

Ул. Галоўлітбела № 1573.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ КОГІЗ'а
У В А Г А АНА, школ загвучаў і партгабінецаў

ПАСТУПІЛІ ў ПРОДАЖ

ВА ўСЕ МАГАЗЫН БЕЛАДЗЯЛЕННЯ КОГІЗ'а ГЕАГРАФІЧНЫЯ, ГІСТАРЫЧНЫЯ І НАТУРАЛЬНЫЯ КАРТЫ, ТАБЛІЦЫ І КАРШНЫ ПРА АСОБНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ.

| | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|
| Карты фізічныя (на палатне): | ПАНА | ПАЎН. АМЕРЫКІ (на палатне) | ПАНА |
| ЕВРОПЫ | 21 р. | ПАЎН. АМЕРЫКІ (на палатне) | 16 р. |
| АЗІІ | 15 р. | ПАЎН. АМЕРЫКІ (на палатне) | 5 р. 50 к. |
| ПАЎН. АМЕРЫКІ | 11 р. | УСХОДНЕ-КАЗАХСКАЯ ВОБЛАСЦІ | 8 р. |
| ПАЎН. АМЕРЫКІ (на палатне) | 15 р. | КАРТЫ НАМЫЯ (на палатне): | |
| УРАЛА | 22 р. | ЕВРОПЫ | 18 р. |
| СССР (на белмове) | 22 р. | ПАШАПАРТЫ | 12 р. |
| КАРТЫ палітычныя: | 7 р. | КАРТЫ ІСТАРЫЧНЫЯ | 12 р. |
| СВЕТУ (на палатне) | 8 р. | РЫМСКАЯ РЭСПУБЛІКА | 14 р. |
| АСТРАЛІІ | 22 р. | РЫМСКАЯ ІМПЭРЫЯ | 17 р. |
| АЗІІ | 22 р. | СТАРАЖЫТНЫЯ ГРАЧЫНІ | 17 р. |
| ПАЎН. АМЕРЫКІ (на палатне) | 22 р. | | |
| СССР адмін. новае дзяленне (на палатне) | 22 р. | | |
| ТАНАГРАФІЧНАЯ КАРТА вучэбная (на палатне) | 6 р. 25 к. | | |

ТАБЛІЦЫ:

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| ОРАГРАФІЧНЫЯ (на палатне) | 19 р. | РАЗРАБІТА АЗБУКА для вучня | 50 к. |
| ЧЫСЛОВЫЯ (10 табл.) | 5 р. | МНОЖАННЕ ТАБЛІЦЫ НА ВУСНА. М' ПАДЛІКУ | 3 р. 50 к. |
| «ДЗЯСЬЮВЫЯ НІЕМЦКАЯ МОВЫ» (12 табл.) | 5 р. | ЗОНА ТАВІТ ТАБЛІЦА МЕР І ВАГ | 4 р. |
| СІНТЭЗ АМІКА (4 табл.) | 3 р. 25 к. | «СВЕТ ЖЫВЬЦЬ» ч. 1 (12 карпін) | 7 р. 50 к. |
| ЭЛЕКТРА-ВЫМЯРАЛЬНЫЯ ПРЫБОРЫ (3 табл.) | 3 р. 50 к. | АЛЬБОМ ВУЧЭБНЫХ ТАБЛІЦ НА ЧАР. ЧЫННО (35 табл.) | 6 р. 55 к. |
| ЗААЛОГІ І ЗАНАТОМІЯ ПАВАНКОВЫХ (10 табл.) | 17 р. 50 к. | ЗАКАЗЫ ДЛЯ ВЫБІДКІ НАЛОЖАНЫМ ПАЛІЖОМ НАБІОУ ВАПІЦЕ ПА АДРАС: МЕНСК. СОВЕЦКАЯ, 63, МАГАЗЫН 130. ПРАДУКЦЫЯ КОГІЗ'а. | |

ВІЦЕБСКІ ПЕДАГАГІЧНЫ РАБФАК
абвясчае П Р Ы Ё М на першы КУРС рабфака

з адрывам і без адрыву ад вытворчасці

на 1937-38 навучальны год. У рабфак прымаюцца асобы на ўзросце не вышэй 17 год з агульнаадукацыйнай падрыхтоўкай у аб'ёме 7 класаў сярэдняй школы. ПРЫЁМ ЗАЊІ ДА 15 ЖНІЎНЯ. Іспыты з 25 па 29 жніўня 1937 г. на наступных прадметах:

Беларуская і літаратура, руская мова і літаратура, матэматыка (алгебра, геаметрыя і арыфметыка), фізіка, гісторыя, географія і прыродазнаўства.

Да заявы неабходна прыласці наступнае аб'яўтэты сямігодні (копіі) і пасведчанні аб пераходзе ў 8 клас не прымаюцца, аўдыаграфія, напісаную ўласнаручна, метрыку, даведку аб стане здароўя, 2 фотакарткі памерам 3x4 см. (адна з іх з галаўным убораў) з уласнаручным подпісам, завершаным дзяржаўнаю і на 40 кап. паштовых маркаў, да адрасу: Паштарг прадаўжаецца наступнаму асабіста.

Жадаючыя паступіць на другі і трэці курсы падварожана іспытам на ўсё дысцыплінаў за папярэдняй курсы. Асобы, дашукаваныя да прыйма іспытаў, з'яўляюцца ў рабфак толькі па выкліку. Усе прынятыя ў рабфак з адрывам ад вытворчасці забавешваюцца ступеннай і інтэрнатам. Для студэнтаў без адрыву ад вытворчасці будуць арганізаваны асабістыя групы.

АДРАС: ГОР. ВІЦЕБСК, ВАЛАДАРСКАЯ, д. № 58/15.

Рагачоўскі настаўніцкі інстытут
абвясчае П Р Ы Е М на 1937-38 на вучальны год

на гістарычнае і літаратурна-лінгвістычнае аддзяленні

Інстытут прымаюцца асобы на ўзросце ад 17 да 35 год, скончыўшы сярэдняю школу тэхніку, рабфак, курсы на падрыхтоўку ў ВНУ, стаўшы паштоўкамі і сярэдніх школ, якія маюць 3-гадовы перадак.

Незалежна ад адукацыйна-паступовай павінны трымаць іспыты ў аб'ёме курсу сярэдняй школы па беларускай і рускай мовах і літаратуры, матэматыцы, фізіцы, хіміі і напісанае.

Заявы падаваць да 1 жніўня. Да заявы патрэбна прыласці наступныя дакументы: аб асобе, дыягносты адзюроў, аўдыаграфія і даведку аб рэальнай рабоце (на беларускай і ўласнаручным подпісам, паштарг прадаўжаецца асабіста пры паступленні).

Прыёмныя іспыты абодушча з 1 па 20 жніўня, а зацісненне — з 20-25 жніўня 1937 года.

Адрас Інстытута: БССР, г. Рагачоў, вуліца Луначарскага, дом № 46/23. Настаўніцкі інстытут. ДЫРЭКЦЫЯ.

Гомельскі ўсебеларускі індустрыяльны тэхнікум будматэрыялаў
абвясчае НАБОР СТУДЭНТАЎ

на 1937-38 навучальны год на першы курс.

Тэхнікум прымаюць тэхнікум-адукацыя керамичнай прамысловасці. У тэхнікум прымаюцца асобы на ўзросце ад 16 да 35 год, скончыўшы агульнаадукацыйную школу.

Курсе вучэння — 4 гады.

Заявы прымаюцца да 1 жніўня і пачынаюцца з выключэннем агульнаадукацыйнага курсу з 12 па 18 і 31 і 30.

Да заявы прыкладваюцца: пасведчанне аб адукацыі, аўдыаграфія, метрычны вышп, 2 фотакарткі з аверсавым подпісам, пасведчанне аб адукацыі і пасведчанне аб пераходзе ў 8 клас не прымаюцца, аўдыаграфія, напісаную ўласнаручна, роднай мове гісторыі, матэматыцы, фізіцы і хіміі.

На іспыты з'яўляцца на выкліку тэхнікум.

Інтэрнатам забавешваюцца іспытамі. Стывенныя — па паспяхавасці.

Адрас: Гомель, Віцебская вул. № 50. Тэхнікум будматэрыялаў. ДЫРЭКЦЫЯ.

МЕНСКАЯ 2-гадовая ШКОЛА МЕДСЯСЦЁР
абвясчае НАБОР НА 1937-38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

Школа медсясцёр прымаюць медыцынскія асобы па доглядку за хворымі.

У школу прымаюцца грамадзяне асобага полу ад 15 да 35 год, якія маюць агульнаадукацыйную падрыхтоўку не ніжэй 7 класаў сярэдняй школы.

Усе наступныя ў школу падварожана прыёмным іспытам па матэматыцы (арыфметыцы, алгебры, геаметрыі), фізіцы, геаграфіі, роднай мове і гісторыі.

УВАГА. Грамадзяне, якія маюць пасведчанне аб сканчэнні 7 класаў сярэдняй школы на асобных прадметах па выдата, а па малаванню, чарчэнню, словам, музыцы, фізікультуры не ніжэй чым на добра, прымаюцца без іспытаў.

Прыём заяў аб зацісненні праводзіцца да 1 жніўня. Іспыты з 15 па 20 жніўня.

Да заявы неабходна прыласці: а) атэстат аб сканчэнні НОШ (у арыгінале), б) метрычны вышп, в) даведку аб стане здароўя, г) 2 фотакарткі, д) на 40 кап. паштовых маркаў.

Студэнты забавешваюцца ступеннай згодна існуючых правіл. Інтэрнатам школа не забавешвае, але вышпачвае кватэры.

Дакументы накіроўваць па адрасу: г. Менск, Кілінычы гарадок, школа медсясцёр.

Канцільярыя адчынена ад 10 да 13 гадзін дня. ДЫРЭКЦЫЯ ШКОЛЫ.

ПРАЦЯГ ПАСЯДЖЭННЯ ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

РАБОЧЫХ, СЯЛЯНСКІХ І ЧЫРВОНААРМЕЙСКИХ ДЭПУТАТАУ АДУБДЗЕЦКА СЕННЯ, 28 ЛІПЕНЯ, У 7 ГАДЗ. ВЕЧАРА У ПАМ'ЯШАННІ ДОМА ПАРТАКТАВА.

Лўка членаў і кандыдатаў горсовета абавязкова.

ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

РАСКЛАД

РАДЫЁПЕРАДАЧ ІНСТЫТУТА МАСАВАГА ЗАВОНАГА НАВУЧАННЯ ПАРТАКТАВА ПРЫ ЦК КП(б) НА ЖНІВЕН 1937 года.

ЦЫКЛ ЛЕКЦЫЙ ДЛЯ АГІТАТАРА У — 7, 17, 27 жніўня (па трансляцыі з Масквы).

ДЫРЭКЦЫЯ ІНСТЫТУТА.

СМІЛАВІЦКІ ПАВЯДВОЧ ТЭХНІКУМ
абвясчае НАБОР СТУДЭНТАУ на 1 курс.

Тэхнікум прымае АГРАНОМА-ПАВЯДВОЧ савецкай кваліфікацыі Тэрмін вучэння 3 гады. У тэхнікум прымаюцца асобы на ўзросце ад 15 да 30 год, якія маюць адукацыю ў аб'ёме НОШ.

Паступаючыя падварожана іспытам у аб'ёме праграм НОШ па беларускай мове, матэматыцы, фізіцы, арыфметыцы і паліграфіі.

Асобы скончыўшы НОШ і асабіста па адукацыі прымаюцца на «выдата» прымаюцца без іспытаў.

Прыём заяў да 18 жніўня. Да заявы прыкладваюцца аўдыаграфія, пасведчанне аб сканчэнні НОШ (абызначна арыгінал), метрычны вышп, даведку аб здароўі, даве фотакарткі з уласнаручным подпісам, завершаным дзяржаўнаю і марак на 40 кап. паштовых маркаў.

Прыёмныя іспыты абодушча з 19 па 28 жніўня. Пачатак вучэння з 1 верасня.

Прымаюць у тэхнікум забавешваюцца ступеннай у валежанні ад курсу і паспяхавасці ад 25 да 90 руб. Інтэрнатам і асабіста. Пры тэхнікуме ёсць асабіста гаспадарка.

Тэхнікум знаходзіцца ў 34 км ад гор. Менск. Маршрут паведаі Менск: а) з Менска аўтобусам да м. Смілавічы.

Заявы дакументы накіроўваць па адрасу: п/а Смілавічы, БССР, Смілавіцкаму павядвочаму тэхнікуму. ДЫРЭКЦЫЯ ТЭХНІКУМА.

ВІЦЕБСКІ ВЕТАІНСТЫТУТ
абвясчае НАБОР студэнтаў

на ВЕТЭРЫНАРНЫ І ЗААТЭХНІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ, якія прымаюць ветэрынарных урачоў і зааатэхнікум вышпай кваліфікацыі

Іспытныя мае 25 добра абсталяваных кафедр, рентгена-кабінет, фізіка-тэрапеўтычнае аддзяленне і вучэбны саўгас. Прыём праводзіцца па агульным для ўсіх ВНУ правілаў.

Прыём заяў да 1 жніўня. Іспыты — з 1 па 20 жніўня.

Усе студэнты забавешваюцца інтэрнатам і ступеннай па паспяхавасці. Адрас: Віцебск, Ветэаінстытут.